

№ 420, 133

БІЛГОСЛОВІК

# СЛОВА АВЪ ПРАКЛЯТАЙ ГАРЭЛЦЫ

и

## АВЪ ЖЫЦЬЦИ И СМЪРЦИ ПЬЯНИЦЫ.


*Добраму Беларускаму народу, на пакрапленья яго  
душы и рѣзуму, разказаў прыяцаль яго*

ПОПЯЧИЦАЛЬ ТРЭЗВАСЬЦИ

А. І.

Друкавана у Пицярбурху 1900 року.

Складъ Глаўны у книжницы Яна Дубѣвика,  
у Мѣнску-Литоўскаму.



# СЛОВА АБЪ ПРАКЛЯТАЙ ГАРЭЛЦЫ

и

## АБЪ ЖЫЦЬЦИ И СМЪРЦИ ПЬЯНИЦЫ.

*Добраму Бьларускаму народу, на пакрапленья яго  
душы и рòзуму, разказаў прыяцяль яго*

ПОПЯЧИЦЯЛЬ ТРЭЗВАСЬЦИ

А. І.

Друкава̀на у Пицярбурху 1900 року.



Складь Глаўны у книжницы Яна Дубòвика,  
у Мѣнеку-Литоўскамь.

Biblioteka Narodowa  
Warszawa



30001017064178

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 7 января 1900 года.



II. 420.133

Типографія инж. Г. А. Бернштейна, Орловскій пер., № 1.

# I.

## СЛОВА АБЪ ПРАКЛЯТАЙ ҐАРЭЛЦЫ.

Пакуль разкажу самую сказку, паслухайцѣ добрые людзи щырую праўду абъ томъ, што такая ѣсть ґарэлка.

Отажъ, наймудрэйшыя учоныя, прыґледзяўшыся пильна страшнымъ skutкамъ пицьця ґорэлки, дадумалися праўды и учаць цяпѣрь на вѣсь ґолаць: *што яна пѣтъ праўдзивымъ нящасьцямъ рѣду чалавѣчага* и якъ людзи набяруцца рѣзуму, то мусяць яю пакинуць и забараниць стрѣґа закѣнамъ. Ужо ѣсть наватъ краи, ґдзѣ ґарэлку заняволяна пиць якъ напитаць будни и колись усюды будзя тоя сама.

Даўнѣй людзи для развясяленьня ужывали падъ часъ питнаго мѣоду и лѣдґкаґо пива, а ґдзѣ родзиць винаґрадъ-вина; ґарэлка-же была у аптѣкахъ, уважана за шкадливую здароўю, и толька брали яю па трошку, за пазваленьнямъ дѣхтара. Но зъ таґо лякарства дурь чалавѣчы выдумаў патомъ штодзѣнны напитаць, а хчивасьць людзкая, жадливая ґрошы, падсунула тую атруту цѣомнаму народу

у кòрчмахъ, штобъ мѣць даходъ, хоць-бы зъ дур-  
носьци и г̀раху ближняго!...

Паўсюду, затымъ и у краи нашамъ, брыдкія  
вѣльми были дзѣйки г̀арэлки празъ доўгі часъ, а  
ня тутъ мѣста ихъ разказываць падробна, а толька  
намякну, што дзякаваць Богу, адъ двоухъ лѣтъ ужо  
пакасаваны у сіолахъ усѣ кòрчмы и завѣдзянъ такъ  
называемы „манаполь“ казіонны, съ цѣлю, штобъ  
народъ мѣў мѣншь можнасьци пьянстваваць, ду-  
рѣць, г̀убиць сваѣ пажытки, здароўя и д̀ушу!

Мысль правадаўцы была тымъ большъ святая,  
што завѣдзяны и папачыцяли, для надзору надъ  
трезвасьцю народа.

Аднакъ народъ прывыклы зъ прадвѣку да пьян-  
ства, николи ня пярасьцяраганы шыра абъ зг̀уб-  
ныхъ skutкахъ апòйства, якъ толька уникли кòрч-  
мы, стаў пиць бязабразна, *проста на улицы*, пры  
манаполяхъ; стаў буяницъ и г̀айдамачыць звѣрска,  
такъ, што часта адъ тагò бываюць краминалы и  
калѣцтвы, а къ таму разные злые людзи *стали*  
*тайкомъ дзяржаць у сябѣ г̀арэлку, падманиваць*  
*народъ* и прадаваць яю такъ якъ даўнѣй у кòрчмахъ,  
што и г̀решна и ня законна, бо законъ стрòга таго  
*забараняя*.

Отажъ кажны сумленны и растаропны чалавѣкъ  
павинянъ чурацца г̀арэлки якъ злога д̀уха и вѣдаць:

што яна ня здарова людзямъ—калі кружыць имъ  
г'олавы и робиць тоя што „казлы дзяруць“... Яна  
ня крэпиць калі найсильнѣйшаго зъ ногъ зваливая;  
ня зр'я калі зимою пьяныя м'рзнуць на см'рць;  
ня правиць душы и р'озуму калі чалавѣкъ напіў-  
шыся розумъ трапиць и чыниць усяляки блудъ; бо  
хтожъ ня вѣдая, што зъ нѣй разпуста, зладзѣйства,  
разбойства, бязбожнасьць! Яна зводзиць чалавѣка  
зъ дастатку на г'этымъ свѣця, убожыць яго, а што  
найгоршъ: зубиць душу у вѣчнасьци, на томъ  
свѣць, бо водлугъ слоў Бога нашаго Язуса Хры-  
ста „пьяницы ня даступяць царства няб'снаго“,  
и г'эта ц'юнгля помниць трэба.

Просты народъ ня г'лядзі, и ня тлумачся тымъ,  
што письбнны, такъ называемы высшы кл'асы пьюць  
часта и гуляюць. Г'эта яны зль робяць, вамъ ня  
для науки, и за злы прыкладъ здадуць атвѣтъ Богу,  
которы ихъ асудзиць строга.

Вѣдайця абъ тоя, што няўсяка асвѣта, ня  
кажна наука ёсть праўдзива, а толька та, котора  
угрунтована на закона Божымъ и г'энай належыць  
таквѣля прагнуць и прысваиваць, а яна учыць насъ  
быць: трезвыми, працавитыми, миласерднымі,  
учыць шанаваць ўсіо чужога, ня мсьциць ближняму  
ни якъ и наватъ любіць н'прыяцяляў своихъ.

Отъ мудрасьць! и г'дзѣ народъ яіо сабѣ прыс-

воіў, тамъ цвицѣ мажебны дастатакъ, спакойнасьць  
и здароўя, бо толька цнота даѣ счасьця праўдзива  
и ни што большъ!

Зразумѣйцяжъ гэта брацьця сяляня и паслу-  
хаўшы цяпѣрь сказки зъ жыцьця вашаго узятай,  
нярастаньця улягаць у тую атруту души и цяла,  
каторую ~~завуць~~ завуць гарэлкай.

---



II.

АБЪ ЖЫЦЬЦИ И СМЪРЦИ ПЬЯНИЦЫ

абразокъ зъ Сѣльскаго быту.

Людзи у святки моляцца Бажѡчку,  
А іонь сабѣ зъ раньня зъ чортамъ у шинѡчку...  
Яго чорны дзѣтки такъ якъ галавѣшки,  
А іонь пець гарэлку, да ўсію строиць смѣшки...  
Яго згнила хата и дзиравы стрѣхи,  
А іонь у карчмѣ сядзиць для уцѣхи...  
Усѣ прыадзѣты у сарочки, сьвиты,  
А на ніомъ рызьнякъ латами падшыты...  
Усѣ чужыя жонки вясіюлы и рэзвы,  
А яго усмутку, бо мужыкъ ня трэзвы...  
Яна у клѡпоця каля гаспадарки,  
А іонь толька жьду спаражня чарки...  
У людзѣй снасьцина, хамуты, каліюсы,  
А ў яго ня машь наватъ и атосы...  
Коникаў и статку поўная дзярэўня,  
На ягожь падворку ня видаць и пѣўня...  
Людзи спаць лажацца натрудзіўшы косьци,  
А іонь бяжыць къ Шмуйлу, папиваць, у госьци...


Людзи ідуць рана на работу ў поля,  
А іонь, злыдзянь, п'яны ляжыць у стадоля...  
Людзи паарали, засьяли ніўкі,  
А іонь ня кинуў узьмлю нават і каліўкі...  
Людзи зь Панамь Богомь снапкі позьбірала,  
А яму черці піць дапамагала...  
У восьянь Образь ходзіць, дараць ксяндза багаты,  
А іонь зь сораму папоў да карчмы изь хаты...  
Сяло „Дзяды“ спраўляя, лея пива у шклянкі,  
А ў яго ні хлѣба, ані галамянкі...  
Падышли каляды, у людзѣй каўбасы,  
А ў яго гаршчэчкі саўсімь бязь закрасы...  
Сусѣдзи малоцяць, прадаюць зярнята,  
А яго пустыя: стадола і хата...  
Сяляня паплаціли маказынь, падаткі,  
А ў яго таквѣля даўгі, нядастаткі...  
Зимачка надбѣгла, людзи грэюць избы,  
А яго халодна, бязь дроў і бязь прызбы...  
Ўсюды гараць лучнікі у столи,  
А ў яго цямніца, бо нямашка смоли...  
Усіюды прадўць ліонь бабы і дзявіцы,  
А яго жанчына сядзіць бязь прасьніцы...  
Запускі ўзняліся, усѣ ядуць тлуста,  
А ў яго праснакь, нясчымна капуста...  
Людзи загавѣли, пакінулі шмэляць,  
А іонь, за кажарку, праводзіць „папльляць“...


Людзи на Вяликдзёнь ужываюць сута,  
А ўяго у хаця праўдзива пакута...  
На вясну у трэзвыхъ ня пустыя клёци,  
А ўяго папухли галодныя дзёци...  
Сонца ходзиць выжай и людзямъ уцёха,  
А іонь апошни гарняць высыпаў изъ мёха...  
Даўжождь и Буслы прыляцёли зъ мора,  
А яго сямёйка саўсимъ слаба, хвора...  
Сяло вышла у поля Юрыю падзивицца,  
А іонь тыць да *шынку кабъ на смёрць запицца*...  
Черциждь таки ўзяли да сваёга панства!  
Отъ яки канёць лайдацтва и пьянства!  
Зъ таго усимъ наука: чарка на пачатакъ,  
Даляй уже кварта, гарняць на астатакъ...  
Кабъ сыцярогея чарки, ня пёубы и кварталы,  
А патомъ и зъ гарцамъ ня гуляёбы ўжарты...  
Паслухайцяждь людзи маю добру раду:  
*Няўлягайця у чарку, калі робиць здраду!*...

А. І.

Писана у Замосьци,  
15 Авцябра 1899 року.







Цана 3 капѣйки.

Biblioteka Narodowa  
Warszawa



30001017064178